

# САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ

ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТУ САВЕТАЎ БССР.

7 й ГОД ВЫДАННЯ.

## Аб аграрнай пераселенасці БССР.

Аграрная пераселенасць Беларусь яшчэ ў 90 годоў мінулага сталацьца начацца парадаком пераселенне і зміграцыю жыхарства з тэрыторыі Беларусь. У першыя першыя дзесяткі год да пачатку імперыялістичнай вайны пераселенне і зміграцыя прымала ўсё большую і большую размыту.

Дзесяткі і сотні тысяч беларускай насельніцтва, якія мы зараз спатыкаем из-за межамі БССР у розных частціах Савецкага Саюзу, як Казахстан, Сібір і інш., яскравыя наказанікі былога пераселення, а сотні тысяч рабочых беларусу ў Амерыку—сведчаньце аб зміграцыі.

У часы імперыялістичнай і грамадзянской вайны тэмпі пераселення крыху замер.

Пачынаючы ў 1922 годзе пераселенне яшчэ начало павалічвацица. Прычына імперыялістичнай ў тым, што не хватае зямельных угодзьдзяў, якія бы даю магчымасць міжэнаму сялянству ў поўнай меры забясьпечваць пераселення, і, волей-наволю малявімельным селенні, якога гаспадарка на старым месцы і не здавалася, прыходзілася працаўцам на ёй і на рухацца ў месцы.

Вось чаму пытанье аб пераселеніі сялянства не малаважным пытаннем для савецкай улады.

Мы сёньня друкуем павалічвацию, якая прынята на адным з апошніх пасяджэнняў Саўніку БССР па пытанні аграрнай пераселенасці нашай краіны і аб мерапрыемствах па пераселеніі сялянства з густа заселеных раёнаў БССР.

Галоўная задача—гэта атрыманне дашчуніцельнага каленічнага фонду, каб зблізіць сялянства пераселенцаў, —дзін ім поўную матэр'яльную магчымасць, прымаўшы на новае месца, распачаць выдадзеніе гаспадаркі.

Другая задача—гэта ранейшое забыцьцё пераселенцаў у БССР. Гэту працу мы ўжо выконваць спецыяльнай экспедыцыі, якія пасылаюцца Камісарамі Земляробства.

Да гэтага часу практикавалася толькі пасылка хадакоў, тых самых сялян, якія маюць пераселіцца. З аднаго боку гэта добра, што селянін відавочна знаёміўся з тэю мясцовасцю, куды павінен быў пасылкі ехаць абзаводніца гаспадаркі. Але тут былі выпадкі і называлі часты, што хадакі сяляне, разъехаючы ў далёкія мясцовасці для атрымання новых мясцін, праводзілі ўсе свае грошы, разбывалі і без таго бедную маемасць сваёй гаспадаркі, спрадавалі на гэта жывёлу. І тады, калі паднімвалі падхадзячыя месцы для пераселення, які было ўсё ўсё пераселіцца.

Прычына пытання аб пераселеніі сялянства не малаважным пытаннем для савецкай улады.

Вось на гэтых прычынах пытанне пераселенія за апошнія гады далёкія выкананія Часткі жыхароў БССР, якія павінны быць пераселіцца, і пагатоў ледзьве пераселіцца при ўсёй сваёй напружанай працы на пынчаных кавалаках маладурдлівай зямлі.

Урад БССР, як бачы, робіць усе магчымыя кроі для поўнай матэр'яльной забясьпечкі пераселенцаў. Накулька наша працьвасць не ўзрасце да больш высокай ступені і пакуль сельская гаспадарка не алыніца ўстане ў поўным сенсе культурнага відзіння, пераселеніе неабходна, каб павысіць аграрнага голаду і гэтым самым палепшыць становішча працоўнага сялянства.

## Рабочы рух.

Забастоўка меҳаўшчыкоў у Нью-Ёрку.

НЫЮ-ЁРК, 17-П. Сёння началася забастоўка 12000 рабочых меҳаўшчыкоў у Нью-Ёрку. Бастуючыя патрабуюць, каб быў уведзены 40-гадзінны працоўны тыдзень, каб рабочыя страйжаліся ад бесправія, каб быў павілічаны кантроль з боку прадстаўнікоў салову, падношаны ўмовы працы і г. д. На чале аўтаданага камітэту, які з'явіўся ў інстанцыю салову меҳаўшчыкоў, знаходзяцца сабры левага крыла, якім галоўным парадакам, належыць краўціцца забастоўкам.

Рэфармісты сарвалі забастоўку.

ПАРЫЖ, 17-П. Бельгійскія металісты, баставаўшыя 8 месцы, пад націсцкім рефармістам пастановілі аднавіць працу на ўмовах, пропанаваных прадпрыемствамі.

Меншавікі прадаюць інтэрэсы беспрацоўных.

БЭРЛІН. Дэлегацыя берлінскіх беспрацоўных вяла перамовы з прэзыдым усесаукупнага аўтаданага немецкіх прафсаюзаў. Прэзыдым адхіліў дамагальнік бесправій. Камітэты пропанавуць бесправійным берлінскім саслікім адзінкам фронт, каб правасці патрабаваны беспрацоўных у агульнанемецкім ахвяце.

Радзіч яшчэ раз здродзіў сялянству.

ВІНА, 17-П. З Белграду паведміяюць, што ў клубе радыкальных депутатуў быў прагнаны ўзяти ўладу ў агульнага сялянства, якія не агалошаны згоды радыкальных партій Радзічам. Згона гэтага ўгавору, партыя Радзіча адмаяліеца ад сваёй рэнейшай праграммы стварэння харвацкага рэспублікі, прызначыла манэрхію, цэнтрализацію кастэтычысу і аভяшчыла адзінства сербаў і харвату.

Лёкарнская згода—пусты гук.

Канада адмяжоўваецца ад Лікарно.

ЛЕНДАН, 17-П. Тут атрымана паведамленне, што канадскі ўрад ухваліў аўтаданы адмежаванія ад Лікарнскай сялянскай партіі між СССР і Швейцарыяй. Хоць іншыя краі палічылі патрэбным раней прызначыць савецкі ўрад дзядро, каб потым мець магчымасць наладзіць перамовы аб падобных пытаннях,—але пункт гледжанія швейцарскага ўраду з'яўляецца інакшым. Прызнаные савецкага ўраду дзядро з'яўлялася б дазволам прыезду ў Швейцарыю савецкага пасольства. Гэтыя варункі, водлуг думкі Мотта, пасягнулі непараўнаныя, якія мелі месца ў 1918 г. у звязку з агульнаю забастоўкаю.

Заняпад актыўнасці гандлёвага балансу Амерыкі.

Вываз значна адстае ад увозу.

НЫЮ-ЁРК. За студзень м-ц увоз у

Паўночна-Амерыканскія Злучаныя Штаты складаў 414 млн. доляраў, а вывоз—399 млн. Перавага ўвозу над вывозам наглядаецца першы раз пасля першых м-цаў 1923 году. Эканамісты ўважаюць вымушаючы статыстыку гандлёву ў студзені я хочуць вывіць ці з'яўляецца заняпад актыўнасці гандлёвага балансу часовым, ці гэта ёсьць асноўная змена гандлёвага балансу Злучаных Штатаў, з прычыны павялічэння ўвозу тавараў. Апошнія мае

сувязь з тым, што амерыканскі капітал вельмі моцна шукне ўзелу ў чужеземнай працьвасці, якія зварылі ў форме тавараў, а таксама з павалічай канкуренцыяй ў єўрапейскай працьвасці на землях.

Хто-ж субсидыраваў белагвардзейшчыну ў Сібіры.

ТОКІЁ. У токійскім судзе ўзнулася сірава б. атамана Сімёнаў.

Сімёнаў на судзе з'явіў, што яго

прэзідент пададзіў падзяліў

штрафам перамоў

Гюбернатора

штрафам перамоў

## У панскай Польшчы.

Арысты ў Кракаўскім вялікодні.

Палітычная паліцыя арыштавала 14 лютага ў Кракаве братоў Аляксандра і Ульдзіміра Рамановічаў, аўтавацьнічых у прыналежнасці да камуністичнай партыі. У Новым Сончы, Кракаўскага ваяводства, паліцыя арыштавала Яна Даляно, западаэрона гарадзе.

### Забойства партызана.

12-га лютага паліцыя затрымала ў вёсках Беліцах на Валыні селяніна Хвёдара Радчука, аўтавацьнічага ў удзеле ў партызанскам атрадзе Мухі-Міхальскага.

Радчуку ўдалося ў часе арысты забіць аднога паліцайскага, пасля чаго ён скаваўся ў адной хате. Паліцыя балласа ўвайсці ў хату і пасля паўгадзіна отраліні праўбоки забіла Радчука.

### Справа ўкраінскіх дэпутатаў.

Украінскія дэпутаты польскага сойму Васічук, Чучмай і Касіцкі былі ў сваім часе засуджаны Ровенскім акруговыем судом на 2 гады турмы кожны.

Апеляцыйны суд іх апраўдаў. Тады прокурор акруговага суду падаў касацію ў вышэйшы суд, у якім гэтая справа разглядалася 14-га лютага г. г.

Вышэйшы суд скаваўся пастаўшчынай апеляцінага суду і перадаў справу дэяльнага суду ўздоўж апеляцінага суду і надаў апеляцію над ракой Віслай.

### Грабскі пакрыўдзіўся.

Быўшы старшина рады міністэрства фінансаў Уладыслаў Грабскі вупершы 10 лютага г. г. вілікі майстак «Сартавіцы», Сьвецкага павету. Майстак гэты мае калі 1000 гектараў зямлі і ляжыць у надта пекней месеціністкі на пасляднім пакрыўдзіўся.

### Рабочыя страйкі ў ПЛС.

БАРШАВА. Рабочыя Каліша наядычайна абрубы паводзінамі пазэсаўдай, якія, маючы большасць у калісай гардзікай управе, вусім не пакланяліся, каб здаволіць патребы бесправоўных і на ўжылі мер, каб спыніць крывавыя падзеі.

### Кіраўнікі пазэсаўдася арганізацыі ў Калішы ў першыя дні падзеі на выходлі на вуліцу, бо баяліся расправы.

### У лапы замежнага капитала.

14-га лютага падпісаны ўмова паміж міністэрствам прамысловасці і гандлю і амерыканскім трэстам Гарымана аб прадажы пынкавых капальняў у Верхній Сілезіі.

Згодна ўмовы, Польшча атрымае ад Гарымана памыку ў 10 мільёнаў даляраў, а трест Гарымана будзе зволнены ад майткавага падатку і ад мытнага тарыфу при вываже цынку з Польшчы.

### Перамога над адміністрацыяй.

Пасля двухтыднёвае забастоўкі ў цагельні Абора, Яўрэскага павету, рабочыя зноў прыступілі да працы. Забастоўка закончылася поўнай перамогай рабочых над адміністрацыяй, бо апошня ўзвязку з тарміновымі заставамі змушана была выкананы ўсе требаванні рабочых.

### Адклад замельнага реформы.

У міністэрстве замельных реформаў адбылася 14-га лютага кавфэрэнцыя пад старшынствам міністра Радвана і пры ўзвеле прадстаўнікоў аштарнікаў. На кавфэрэнцыі пастаўлены адклады на гэты год справу парцеляцыі майстакаў, а ў першую чаргу скаваўся сэрвіту, якія надта дакуць аштарнікам.

Гэтыя крокі выкліканы тым, што ня-уступчывасць прамысловасці ў сучасны момант пры ўзвязку настроі рабочых можа дасцеці да агульнае забастоўкі на ўсіх капальнях Дамброўскага ба-сяну.

## У Заходній Беларусі.

### 10 гадоў катаргі і 6 гадоў турмы.

15 лютага г. г. закончыўся ў Горадзенскім акруговыем судзе разгляд справы Генрыха Марцініка, Уладзіміра Хвёдара, Сыдняна Балдоўскага і Міхася Якаўчука, аўтавацьнічаных у «процідзіржаваў» дэйнісці.

Суд засудзіў Марцініка на 6 гадоў катаргі, Хвёдара на 4 гады катаргі, Балдоўскага і Якаўчука на 3 гады турмы кожнага.

### Вечная катарга.

У Віленскім апеляцыйным судзе пачнепца 25 лютага г. г. справа Адольфа Сіхені, засуджанага Віленскім акруговыем судом за спачуванье савецкай уладзе ў 1920 г. на вечную катаргу.

Аўтарыці Сіхеню прыняхіле вядомы аштарнік адказаў Сымроўскі.

### Арысты ў Вільні.

Палітычная паліцыя арыштавала 13 лютага г. г. у Вільні Язэпа Сырыйку, Яна Чатомскага і Станіслава Буката, западаэронах у камуністичнай агітацыі саюз бесправоўных і сялян і заслужкі іх да паўстання.

### Суд нід пілсудчыкамі.

У Віленскім вайсковым акруговыем судзе разглядалася 15 лютага справа капітана Хмурого і капітана Паўліка, аўтавацьнічаных у нападзе на рэдакцыю газеты «Дзеньнік Віленскі», у часе якога яны пабілі рэдактара газеты Яна

### Обста за змяншанье ў друку маршала Пілсудскага.

Суд засудзіў капітана Хмурого на 7 днёў арысты, а капітана Паўліка апраўдаў.

### Судовыя справы газетай.

20 лютага ў Віленскім акруговыем судзе будзе разглядацца справа рэдактара газеты: «Кур'ер Віленскі», «Экспрэс Віленскі», «Слово», «Тог», «Цайт і «Овят Кур'ер», аўтавацьнічаных у змяншаны ў друку вестак аб вобласцях і арыштах, якія праводзіліся дэйнісці.

### Насаджданье „сваіх людзей“.

Палескі вайвода генэрал Мілдзянюскі зволіў 60 чыноўнікаў Палескага ваяводства.

Вольныя пасады чыноўнікаў Палескага ваяводства перададзены ў распрадажэнне міністэрства ўнутраных спраў, якое хоча пасадаецца на гэтыя месцы «сваіх людзей».

## У Саюзных Рэспубліках.

### Пленум Выканаўчага К-ту Камінтарну.

### Лёзунг бальшавізациі кампартыі апраўдаў сябе.

#### ПРАМОВА ТАВ. ЗІНОЎЕВА

МАСКВА, 17-II. Сёняшні ўвечары адчыніўся 6-ты паштыраны пленум Выканкому Камінтарну. Адчынінчы пасяджэнне, т. Зіноўеў пранікнуў ўшанаваны памяць т. Фрунзэ.

За мінулы год,—таварыщ т. Зіноўеў,—дасягнены значныя вынікі. Галоўны поспех Камінтарну ў тым, што дзяўне маладыя кампартыі—ангельская і кітайская—за мінулы год выраслы ў 3—7 разоў. Чэхаславацкая кампартыя перадыла вядзіць кірілічныя правага ўхілу і зараў въяліе ўсю аднозначніці і павялічыць упрыгожыць Камінтарну. Французская кампартыя вывіла вядзіць актыўнасць і рашуча змагалася супроты вайны ў Марока і Сірыі. Італійская кампартыя здолела ліквідаваць ультраправы ўхіл і стаць самаю мноенню рабоча-партию ў Італіі. Баўгарская кампартыя стаціла шмат відных лідзўраў барацьбітой, але ўжо зараў аднозначна і мабілізуе сілы. У Польшчы кампартыя, трэба сказаўшася, канчатковая перамагла ўнутры-партынскі кіріліч і стаць на шляху выкананія свайго гісторычнай ролі.

Поруч з поспехамі Камінтарну, магчыма таксама адзначыць і першы поспех Сялянскага Інтэрнацыоналу.

Потым т. Зіноўеў назначае, што як раз за мінулы час было асабліва многа ахвяр белага тэорыю ў капіталістычных краіх. Згодна вестак МОПРУ, за мінулы год было арыштавана 40.000 рабочы-прылініяў, паращені ў часе розных выступленій рабочых—13.000 чал., забіта і па-зверску замучана 4.300 чал.

Паштыраны пленум Выканкому Камінтарну, паведамляе, што на пленуме прысутнічае 93 дэлегаты ад 32 кампартыі. З 43-х сабоў Выканкому Камінтарну прысутнічае 23, а в 27 кандыдатаў—14.

Рашаючы голас маюць 49 дэлегаты, дэрадчы—44. Далей зацьвярджаецца склад камісіі для працправоўкі пытанняў, што стаць на чарзе даю пленуму. Абираецца 9 камісій.

Эмбер-Дро ад імя мандатнае камісіі паведамляе, што на пленуме прысутнічае 93 дэлегаты ад 32 кампартыі. З 43-х сабоў Выканкому Камінтарну прысутнічае 23, а в 27 кандыдатаў—14.

Рашаючы голас маюць 49 дэлегаты, дэрадчы—44. Далей зацьвярджаецца склад камісіі для працправоўкі пытанняў, што стаць на чарзе даю пленуму. Абираецца 9 камісій.

Эмбер-Дро ад імя мандатнае камісіі паведамляе, што на пленуме прысутнічае 93 дэлегаты ад 32 кампартыі. З 43-х сабоў Выканкому Камінтарну прысутнічае 23, а в 27 кандыдатаў—14.

Рашаючы голас маюць 49 дэлегаты, дэрадчы—44. Далей зацьвярджаецца склад камісіі для працправоўкі пытанняў, што стаць на чарзе даю пленуму. Абираецца 9 камісій.

Эмбер-Дро ад імя мандатнае камісіі паведамляе, што на пленуме прысутнічае 93 дэлегаты ад 32 кампартыі. З 43-х сабоў Выканкому Камінтарну прысутнічае 23, а в 27 кандыдатаў—14.

Рашаючы голас маюць 49 дэлегаты, дэрадчы—44. Далей зацьвярджаецца склад камісіі для працправоўкі пытанняў, што стаць на чарзе даю пленуму. Абираецца 9 камісій.

Эмбер-Дро ад імя мандатнае камісіі паведамляе, што на пленуме прысутнічае 93 дэлегаты ад 32 кампартыі. З 43-х сабоў Выканкому Камінтарну прысутнічае 23, а в 27 кандыдатаў—14.

Рашаючы голас маюць 49 дэлегаты, дэрадчы—44. Далей зацьвярджаецца склад камісіі для працправоўкі пытанняў, што стаць на чарзе даю пленуму. Абираецца 9 камісій.

Эмбер-Дро ад імя мандатнае камісіі паведамляе, што на пленуме прысутнічае 93 дэлегаты ад 32 кампартыі. З 43-х сабоў Выканкому Камінтарну прысутнічае 23, а в 27 кандыдатаў—14.

Рашаючы голас маюць 49 дэлегаты, дэрадчы—44. Далей зацьвярджаецца склад камісіі для працправоўкі пытанняў, што стаць на чарзе даю пленуму. Абираецца 9 камісій.

Эмбер-Дро ад імя мандатнае камісіі паведамляе, што на пленуме прысутнічае 93 дэлегаты ад 32 кампартыі. З 43-х сабоў Выканкому Камінтарну прысутнічае 23, а в 27 кандыдатаў—14.

Рашаючы голас маюць 49 дэлегаты, дэрадчы—44. Далей зацьвярджаецца склад камісіі для працправоўкі пытанняў, што стаць на чарзе даю пленуму. Абираецца 9 камісій.

Эмбер-Дро ад імя мандатнае камісіі паведамляе, што на пленуме прысутнічае 93 дэлегаты ад 32 кампартыі. З 43-х сабоў Выканкому Камінтарну прысутнічае 23, а в 27 кандыдатаў—14.

Рашаючы голас маюць 49 дэлегаты, дэрадчы—44. Далей зацьвярджаецца склад камісіі для працправоўкі пытанняў, што стаць на чарзе даю пленуму. Абираецца 9 камісій.

Эмбер-Дро ад імя мандатнае камісіі паведамляе, што на пленуме прысутнічае 93 дэлегаты ад 32 кампартыі. З 43-х сабоў Выканкому Камінтарну прысутнічае 23, а в 27 кандыдатаў—14.

Рашаючы голас маюць 49 дэлегаты, дэрадчы—44. Далей зацьвярджаецца склад камісіі для працправоўкі пытанняў, што стаць на чарзе даю пленуму. Абираецца 9 камісій.

Эмбер-Дро ад імя мандатнае камісіі паведамляе, што на пленуме прысутнічае 93 дэлегаты ад 32 кампартыі. З 43-х сабоў Выканкому Камінтарну прысутнічае 23, а в 27 кандыдатаў—14.

Рашаючы голас маюць 49 дэлегаты, дэрадчы—44. Далей зацьвярджаецца склад кам

# У САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ.

Перавыбары саветау.

Перавыбары на поўным хаду.

(г. Барысаў).

На апошній нарадзе старшыня прафсаюзаў, г. в. навалікіх інфармацый кожнага выявілася, што кампанія перавыбараў нізовых праф'ячэек прайходзіць пасыходу вельмі жыво: наўвала ажы́цця ў рабочых і службовых у спрэчках па справаўдачах фабавмасцкому і ажы́лённе агаварэнне кандыдатур у нізовых праф'ячэек. Мясцомі за апошні час аслаблі. Ніжніх агульных сілскай пры перавыбараў было, поўная дэмакратычнасць выбараў. Скончыліся справаўдачныя сходкі па саюзу мэдпрацаўнікоў у горадзе. 80 процентаў саброў прымылі ўдзел у сходах. Намечаныя кандыдатуры ў новы мясток былі вывешаны на відным месцы. Новому мястоку камісіі выпрацоўвалі наказы. На 75 процентаў ажы́лёніе мястоком было на заводзе «Розы Люксембург», «Камінтерн», заводу «Вароўская». Яшчэ разей на заводе імя «Вароўская» было враблены абыльдеваніе прафпрацаў звязка і справаўдача абыльдеванія зроблена на сходзе рабочых. Вельмі актыўна агаварваліся кандыдатуры ў новым заводе 130 рабочых галасавалі на заводзе «Камінтерн». На заводе «Розы Люксембург» было 100 проц. рабочых.

М. Гурэвіч.

## Камісальцы ў сельсаветы.

(Гроўзенскі сельсавет, Гроўзенскі р., Случчына).

10 лютага адбыліся перавыбары Гроўзенскага сельсавету. Залі сынагогі — месца перавыбараў, наступова нападніліся народам, сядр каторага відаць моладзь, мужчыны і жанчыны.

У вадных месцы мястовім гандлярами агаварвалісь выбраць Рабіновіча, чалавека з яго зусім добрым розуміціем. У другім кутку «хэўра» хоча вистаўіце кандыдатуру Прудніка, у якога вантробы ўжо згаралі ад «рускай горкай», а яшчэ далей можна начуць «агітацию» асоб, якім вельмі хочада прымесці ў «натальства» і які самі падгаварваюць галасаваць за іх.

Цікавы яшчэ аднін момент. Асобы, якія маюць права голасу, і тым падыходзілі і пікаўцаў выбарамі і хопілі праз маленкія вакенцы на другім падворку нагледзіць за выбарамі.

Нарэшце скончылася регістрацыя выбаршчыкаў, і ўпачуваныя апавясьці сход адчыненым.

Прысутнічала ўсіх выбаршчыкаў 278 асоб, 45 проц. усіх складу выбаршчыкаў.

Трэба сказаць, што не апошніе месцы займалі і жанчыны; з усіх прымесціх 40-43 проц. былі жанчыны.

На прымесціх с. с. было задана калі 30 пітнайня, грутоўнай і юхі гэта земляўпрадкаўанье, санітарная справа, культастыцкая праца, адсуп-

насьць ветэрынарнага доктара, слабая праца па ўдзягванью делегатаў, а саўмы балочны пытаньні было пытаньне аб дрэвах.

У ролюці па справаўдачы сельсавету, прынятай аднагалосна, праца сельсавету прызначана вусім здавальнічай, і наступнаму сельсавету зроблены наказ аб ажы́лёніі працы сельсавету, больш упяцьваць на працу жанчын-делегатаў, узважніць працу па дабрабыту, задаволіць дрэвамі хада 50 проц. на сельніцтве і г. д.

Прыступілі да перавыбараў.

Пасыпаліся кандыдатуры. Шум, крик, жонкі хоць перакрічыць другога.

Узвіжла перабіралася кожная кандыдатура.

— На трэба нам п'яніцы: увесь савет праф'е, — чуліся галасы, калі агаварвалі кандыдатуру б. міліцыянера Кузьміна.

У выніку, у склад новага с. с. ўйшло 6 саброў, 50 проц. з якіх камісальцы, адзін настаўнік масцовой самэхгодкі, демабілізаваны чырвонаармеец і месчанка саматужнік.

Наогул трэба сказаць, што ў новы сельсавет увайшлі добрыя працоўнікі, на якіх ляжыць абавязак пасеўцы працу сельсавету так, каб падніць яе на належную вышыню.

Прысутны.

## На перавыбараў у прымежнай паласе.

(Траскоўскі с.-с., Заслаўскі р., Меншчына).

Справаўдатчай кампаніяю с.-с. і РВК прышла надта добра. Слянінства актыўна выступала, заўважала даслідніць і недахваты ў працы. Ніводнага пытаньня не абходзілі маўчуком: кожны хадаў выкаваць па ім усе свае думкі і погляды.

На меншую, калі на большую, актыўнасць выявіла слянінства пры правядзеніі перавыбараў. Самая кампанія была добра падрыхтавана. Відбрычы позвы раздадзенымі свячанска, праўда, з некаторым выключнінем. Жонкі, хто атрымалі польні, ведаў, калі і куды зму траба зьявіцца для перавыбараў. Зроблена была разъбіўка с.-с. на 6 вчасткі.

Усё гэта сталаўча адбілася на перавыбараў і значна павялічыла лік выбаршчыкаў. Калі ў мінулым годзе ў пласобных вестках удзельнічала ў перавыбираў 20-25 проц. то сёлета ўжо не па вестках але на вчастках — 40-45 проц. а ў іншых даходзіла да 50-55 проц. На ўсамі сельсавету ў мінулым годзе прымала ўдзел 25-27 пр., сёлета — 47-50 проц. Гэта ўжо сведчыць аб тым, што слянінскае актыўнасць значна павялічылася.

Слянінства надта было здаволена тым, што перавыбараў ажы́лёнісці пры ўпакоі дэмакратызму.

— Всё гэта добра, што даюць праца сходу абіраць такіх людзей, якіх ён сам хоча. Ціпер на кожнага з нас падае вялікія здакніні. Траба абіраць такіх, якія б добра працаўвали, калі потым на ўпікаць, што наші де-

## НА ДАПАМОГУ БЕДНАЦЕ. (3 нарады Бабруйскага парт- актыву).

На дніх адбыліся нарады Бабруйскага гарадзкага партыйнага актыву. Треба сказаць, што наладжванне тэхнікі нарад прынясе значную карысць, як у сенсе ажы́лёнія партыйнай працы, партыйнай думкі, апрацоўкі адзінага партыйнага погляду па тэму, ці ішчаму пытанню, так і ў сенсе ўмэцьвання спадкі камуністу, іх таварыні.

На дніх адбыліся нарады Бабруйскага гарадзкага партыйнага актыву. Треба сказаць, што наладжванне тэхнікі нарад прынясе значную карысць, як у сенсе ажы́лёнія партыйнай працы, партыйнай думкі, апрацоўкі адзінага партыйнага погляду па тэму, ці ішчаму пытанню, так і ў сенсе ўмэцьвання спадкі камуністу, іх таварыні.

Галоўным пытаннем, якое абмікоўвалася нарадай, было «Праца парытэту сядр беднатаў». Шмат таварышоў пабывала толькі ў сенсе на перавыбираў, харашы вінікі. Пачаліся выбары ў Халапенічах, Крупах, Бярэзіне і іншых райёных цэнтрах. Вельмі жыво: пасыпалася пытаньне, як скабаўніцтва, пякарніцтва, калі іх выбараў. Скончыліся справаўдачныя сходкі па саюзу мэдпрацаўнікоў у горадзе. 80 процентаў сходкі па саюзу мэдпрацаўнікоў у горадзе. 80 процентаў сходкі па саюзу мэдпрацаўнікоў у горадзе. 80 процентаў сходкі па саюзу мэдпрацаўнікоў у горадзе.

Галоўным пытаннем, якое абмікоўвалася нарадай, было «Праца парытэту сядр беднатаў». Шмат таварышоў пабывала толькі ў сенсе на перавыбираў, харашы вінікі. Пачаліся выбары єніх.

Апошні прачытае і кажа:

«Справу хутка ўмэрцем. Віклічам усіх трох павесткамі. Ціпер ідаецца да хаты і чакайце павестку».

Праходзіць месец, другі — пытаньне, якое ажы́лёніе апрацоўкі.

Праходзіць месец, другі — пытаньне, якое ажы́лёніе ап



# ВЫНІКІ АБСЪЛЕДАВАНЬЯ ПРАДПРЫЕМСТВА.

(На матар'ялах пленуму Менскай акурга).

У № 38 нашай газеты т. П. В. даў прыбываіныя вынікі абыследаваньня прадпрыемства згодна дакладу т. Румянца на пленуме Менскага Акружому. Мы ўсім неабходным больш пад饱гатова смысіцца на тых спречках, якія адбыліся па гэтым пытанні.

Асноўным выгадамі т. Румянца было: нам трэба яшчэ прарабіць вялікую працу, каб растлумачыць рабочай масе сапраўды характар нашай працьмовасці, як паступова-сацыялістичны тым; нам трэба як сълед увядзіцца за выхаванне партыінага актыву, які здомаў бы даць актаз рабочай масе на ўсе яе балоўнічыя пытанні, прафоргана павінны больш, як варас, кіраваць вытворчымі камісіямі; трэба больш зважаць увагі выдзывіжэнцам і цалі шэршні іншых пытанні, якія павінны быць паложаны ў аснову пляну прадпрыемства.

Праца па абыследаванью ахапіла ачаль усе прадпрыемстві т. Менску; значны лік таварышоў гэтай прадпрыемства зблізіліся, гэтым і тлумачыцца жывое агаваренне пытанні на пленуме.

Тав. Шнейерман віхала, што рабочыя кінулі цікавіцца прадпрыемствамі, разраду таму, што калі, дзеякуючы указанію рабочых, палашацца і палашацца выправоўка прадпрыемствамі, адміністрацыя адразу вынікае распенку. На адным заводзе рабочыя жадалі перайсці на раздзяленыя практы, але хотыні устрымаліся, бо спалохаліся распенкі.

Тав. Турай адзначае, што адміністрацыя, жадаючы выйграць у вачах рабочых, робіць тыя ці іншыя палашчаны, амбітоўні фабком. Зразумела, што гэта ненормальна становішча.

Ячайкі на кіруючы прадпрыемстві. Часам ячайка на ведае фактычнага становішча прадпрыемства і пры заключэнні віддатаваў выстаўле не-матчынія запатрабаванія. Праца вытворчых нараду павінны быць палепшана ў сэнсе большага ажыццяўлення пастапону гэтых нарад, а з другога боку—каб з палепшаваннем вытворчыцца палепшылася і становішча рабочых.

Тав. Крамдэвіч: Рабочыя неудавалены прадпрыемстві т. РКК таму, што яе пасяджэнні быўзваюць зачынены. Прымічацца вязкая перагрупка на толькі партыту, але і беспартыягага.

Тав. Дрэмчук: Аб тых вялікіх да-сягненнях, якія мы маём, гаварыць

тут я трэба. Зпыняючыся на недахва-тах. Мы, гавячычыся за вялікім, часта на бачым дробя, а таму і рабочыя мала ўзельнічаць на сходах і ў вытворчых нарадах.

Тав. Шаранговіч: Усе выявленыя недахваты павінны быць добра вывучаны. Нам трэба, каб гаспадарческі становішча прадпрыемства больш шырокая агаварвалася на сходах рабочых, а як тая, як да гэтага часу: толькі на вытворчых нарадах. Больш усложненіе рабочых квотарных пытанніе і ахова працы. Напершое, павінна быць вылучана больш сродкі, падгурое, нашы дэяржаўныя установы не відаюць, че рабочыя пытанні не адзінкі пытанні да вытворчых установ. Актую вельмі нагружан вучобай і ня можа займацца практычнай практой.

Тав. Якабсон: Партыяна маса слаба ўсвайвае нашы дырктывы. Шмат ячайка траба прарабіць, каб рабочыя асвятаў сваю ролю. Ячайкам трэба больш чула аднесціся да патрабаванія мас. Лепшых рабочых, сапраўды дзельных, траба высушыць на адказную працу.

Тав. Фрай: Камісія прадпрыемства вялікую працу. Трохі пашкодзіла тое, што абыследаванье праводзілі менскія таварышы. Лепш было-б в акургаў. Траба шмат пашрафаваць з актывам. Актыўнік рабочых належна выявіна.

Тав. Румянцаў: Пашкодзіла, што пасялі

слове звязаны, што заслугай камісіі траба ўжо лічыць, што пасялі абыследаванье пімі прадпрыемству вынішчылі падкresлены хібы. Наша праца павінна быць больш канкрэтнай.

Рабочыя ведаюць, што ён гаспадар прадпрыемства. Нашы камісіі павінны быць больш жыліцёвымі павінны сапраўды кіраваць сваёй практой.

Вытворчай камісіі павінен кіраваць фабком, а не адміністрацыя. Рэзвійнай камісіі павінны выконваць сваю абавязку. У працы камісіі павінен быць пімі прадпрыемству.

Лепшыя рабочыя, сапраўды дзельных, траба высушыць на адказную працу.

Тав. Турай адзначае, што звязаны з пасяджэнні пасяджэнні зоры на ядчыненне 100 дзіцячых ясльіў за скрыні дзіржавы, якія грамадзікі да-

зімінічныя, якія мы маём, гаварыць

такая самая праца праводзілася "за ўсіх акургаў". Треба вонкі абыследаванью згуртаваць і вывучыць, каб яго належным чынам скрыстаць.

# Рабочае і прафэсіянальнае жыцьце.

## Завком без аўтарытэту.

(«Совторгфлот»).

Мясцком чытаў сваю справа задачу, а экспедытары, кур'еры, старожы і канцлеры ўпішылі слухаці.

У касу ўзаемадамаготы ўцягнута—37 чал., пасяджэнні масаю было—15, газеты вылішоўца на 100 проц., ліквідація пімісменнасці таксама добра. Усё здаецца добра.

Рэзвійнай камісіі таксама не каснула. Яна абыследавала, як вёў сваю працу ахова працы. Напершое, павінна быць вылучана больш сродкі, падгурое, нашы дэяржаўныя установы не відаюць, че рабочыя пытанні не адзінкі пытанні да вытворчых нарадах.

Але вось спречкі:

— Чаму гэта адміністрацыя рабіць

бяз згоджання з мясцом?

Мясцком павінен мець на адміністрацыю аўтарытэт.

— Адміністрацыя не павінна рабіць працерасавак: як зваленне ці прыём

без мясцом.

— А ўсё ахова працы... Ці павінна быць яна в тым, у якіх умовах на Грушоўскай вуліцы працуць клімішчыцы, ці ёсьць у канцлеры плава-

чальніцы і г. д. Ці выдала яна рабочымі спадческімі?

Броніко пахавацца таксама пімісменнасці якія амаль пімісменнасці.

Як. Аміністрацыя вынікала колясны

процант броні.

Доўга цягнулася яшчэ спречкі. Але на сходзе прызнаў, што дэярнасць пімісменнасці яна в тым, у якіх умовах на

Грушоўскай вуліцы пімісменнасці мясцом?

Не дадаць рабочым, абыяслюшчы

шы лёваўт, які цягнуўся 2 тыдні.

ЦП саюзу харчавікоў прад'яўляла гандларам готкі тры пункты: 1) прыстанавіць лёваўт, 2) зрабіць канек-

тыўную ўмову і 3) выплаціць рабочым

з М. Бейлін.

Гандлары хвалілі, што яны маюць

пімісменнасці 4-й катэгорыі і маюць права

апраўляваць мясцом?

Мясцком пімісменаць на тое, што

гандлары Мурох-Грайман аддае сваё мя

ся на 20 к. (у бастуючых 22 к.).

Ужо 6 дзён на гандларскіх мясцінах

з'явіліся пімісмены, якія стаць

адміністрацыяй.

Будаўнікі належна хрысьці.

(2-й рабачы).

## МЕНСКІЯ МЯСНІЯ ГАНДЛЯРЫ ІДУЦЬ НА КАМПРАМІС

Барацьба з экспліатацыяй.

Барацьба мясных рапоў працаўалі

за час лёваўту.

ЦП павяло перагаворы з адпаведнымі установамі на сконт забесьпчэн-  
ня гораду мясам і, дабіўшыся гэтага,  
абвясцілі гандларам забастоўку.

Многа часу не прайшло.

28 гандлароў звязаліся ў ЦП і, пай-  
шошу на кампраміс, згадзіліся на

праф'яўлены ЦП ўмовы.

Застрэльшчыкі-ж упорствуюць і на-  
ват пагражаютъ тым, якія відліся, пом-  
стаюць, забастоўствам і г. д.

Хвальца, што патраціц яшчэ на 4000 р., а ўмовы не падпішуть.

Пытанніе, якое да гэтага часу яшчэ  
не выразана, гэта аб фондзе на спэц-  
адзленыне і водпускі.

У. С.

## Будаўнікі належна хрысьці.

(2-й рабачы).

2-й рабачком яднае 325 рабочых.

Але на сходзе прышло толькі 136.

Ужо я ведаю, што рабіць,—ка-  
жа старшина рабачкому т. Столар: аб

тym, што будзе сход, апавядчылі леш-  
чым заўсёды, а вынікі вось—толькі 40

проц., усіх рабочых звязаліся.

Справа задача старага рабочага камі-  
тэту была кароткая і ясная.

Працаўальцы яму было цяжка та-

му, што яднае ён больш адвічак,

якія раскіданы на ўсюм раёні. Маса

пасмуніа. Грамадзянскае жыцьцё ці-

кавіць яе мала. Але, якія глядзячы на

гэта, за 8 месяцаў сваёй працы рабач-

ком мае шмат дасягненняў. Аформле-

ны камісія. Каса ўзаемадамагогі, аб

якой рабочі нічога і ня чулі, цяпер

мае 60 сабр. Для жон рабочых ар-

ганізіраваныя дзялгатковыя скоды. Моладь

у працы рабочкому прымала актыўны

удзел.

Гэта ўсё, за што можна хваліць.

Справа з дакладу быў бурым.

Што што, а хрысьці будаўнікі любіць.

Першым чынам наваліліся на та-

рыфна звязанімі камісію.

Вось харчавы факт з яе працы.

— Да гады цягне ўжо яна вядзі-

чуку з Госспітам, які павінен рабочым

грошы. Ну, і чакай у моры пагоды.

За гэтага врэмені. Крымі ад'ушы.

Мёртва і скучна практаваць скоды.

Хто вінават?

— Заўком.

Параляк дні сухі. Прамоўда ледзеве-

ледз

## БЮЛЕТЕНЬ № 11

наступленыя адзінага сельска гаспадарчага падатку  
за час ад пачатку кампаніі да 15-га лютага 1926 году.

АКРУГІ.	Паступіла падатку.		% выплачэння за вылі- кам скідак.	УВАГА.
	Ад 1-га да 15-га лютага 1926 г.	Ад пачатку кампаніі.		
1. Мазырская . . .	28.694	370.148	86,0 %	77,4 % 1-II
2. Бабруйская . . .	40.000	640.108	75,5 .	68,0 .
3. Полацкая . . .	48.361	407.556	75,4 .	67,9 . 1-I
4. Калінінская . . .	32.282	408.619	72,2 .	65,0 .
5. Барысаўская . . .	31.484	356.156	71,3 .	64,2 . 1-II
6. Магілёўская . . .	47.897	602.761	71,2 .	64,1 .
7. Віцебская . . .	71.938	662.165	70,7 .	63,6 . 1-I
8. Слуцкая . . .	29.971	399.853	70,3 .	63,2 . 1 II
9. Аршанская . . .	37.530	460.831	63,9 .	62,0 . 1-II
10. Менская . . .	56.099	745.803	67,4 .	60,6 . 1-I
Па ВССР . . .	424.255	5.054.000	72,1 .	64,9 .

Начальні Падатковай Управы НАРДАШЭНКА.  
Загадчык Агульнага Аддэлу ГРУНТФЭСТ.

## У МЕНСКУ.

У ЦБ МАЛАДНЯКА.

Драматургічна сэксцыя.

Пры ЦБ Маладняка арганізавалася драматургічна сэксцыя, якая распачынае сваю працу.

У не можа ўвайсьці кожны маладняковец, які мае драматычны нахіл.

Новыя зборнікі.

У апошнія часы вышлі в друку наступныя маладнякоўскія зборнікі:

Вішнеўская, Піліўбаум, Бандарыкі—калентыўны зборнік вершаў.

Бобрык, Звонак, Тыміловіч—«Пунко-вае ранне».

«Слуцкі лесьнік» (Шукайла, Віх, Сукала, Атава і іншыя).

На гэтых дніх здаецца ў друк 11 нумар часопісі «Маладняк», орган ЦК КПБ і ЦК ЛКСМБ.

У ПРАМЫСЛОВА-ПЛЯНАВАЙ КАМІСІІ ВСНГ.

Будаўнічая праграма снуртэрству на 1925-26 г.

Прам. Плян. Камісія ВСНГ зацвердзіла будаўнічую праграму снуртэрству

водруг як 1-я Менская гарбарня зробіць абсталіванье на 1926/90 р.,

2-я гарбарня—на 52307 р., завод-школя—на 3561 р., Віцебская гарбарня—на 22365 руб., Менская абутковая ф-ка—на 26320 р. і Віцебская абутковая ф-ка—на 7700 р.

Праграма дзяржаўнага будаўнічага тресту.

Прам. Плян. Камісія зацвердзіла будаўнічую праграму дзярж. будаўнічай тресту на 1925-26 будаўнічым год у суме 53403 р.

Гэтыя сродкі поўнасцю маюць быць выкарыстаны на абсталіванье цагельняй у Менску і Віцебску.

## Перасялене яўрэяў.

Т-ва па земляўпрадкаўанью яўрэяў разасцала на раёны абежаікі аб падатку рэгістрацыі яўрэяў, якія жадаюць перасяліцца ў Крым і на Каўказ (Сольскі раёў).

## АПАВЯШЧЭНЬІ.

— Се́ньня, 6 гадзіне ўвечара ў Доме прафсаюза—ход сход прафсаюкоў 3 кл. ся-мёдодак Менску.

Се́ньня, 19-11, а 7 гадзіне вечара ў памяшканіі 3 І школы (4-ы паверх) адбудзе-ся агульны скон сядроў склоу ў склоу Радпрос 3 мікому. Нарадак дніу:

1) Выбары народн. засыдацеляй.

2) Справаца МК.

3) Арганізацыя чычейкі Аўгахіму.

4) Багучыя справы.

## Рост саматужна-прамысловых арцеляў.

Да 1923 году саматужна-прамысловых арцеляў на было зусім. У 1923 годзе арганізавалася 2 арцелі з 11 сабрамі. У 1924 годзе—16 арцеляў са 139 сабрамі. У 1925 годзе арганізавалася 135 арцеляў, у якіх налічваецца 1308 сабраў.

У сучасны момант на тэрыторыі ВССР ёсьць 168 саматужна-прамысловых арцеляў з 1.600 сабрамі.

## На Біржы Працы.

16-га лютага паслана на работу па сэксцыі разумовай працы 2 і па сэксцыі фізычнай працы—1 чал.

## У Менскім Акруговым Судзе.

## За забойства.

У Менскім Акруговом Судзе разъяснялася справы жыхароў м. Койданава: Канарскага Асмана, Сафаровіча і Гайсіна, якія абвінавачваліся ў забойстве гр. Канарскага Якуба.

Справа мае такі выгляд:

Канарскі Якуб карыстаўся спрэчным вучасткам зямлі, якога дамагаўся Канарскі Асман.

У ліпені мінулага году, калі Канарскі Якуб касці на гэтым вучастку кашюшыну, з'явіўся сюды з падводамі Канарскі Асман, які запрасіў сабе ў дапамогу Гайсіна і Сафаровіча.

Паміж іншым, гр. Гайсін меў вока на Якуба Канарскага і парашыў цяпер спагаць помсту.

Калі Канарскія пачалі сварыцца, Гайсін і Сафаровіч некалькі разоў удаўся Канарскага Якуба вілкамі, ад чаго яго алоні ў другі дзень памэр.

Менскі Акруговы суд не ўстановіў дзялку Канарскага Асмана ў забойстве Канарскага Якуба і прызнаў яго па суду абраўданым; Гайсіна і Сафаровіча суд прыгаварыў на 5 гадоў зняўленія в суроўым адмежаваннем, але, прымаючы пад узага першую судамасіц Сафаровіча, суд знайшоў магчымым паменшыць яму кару да 1-га года з паловай.

Праграма дзяржаўнага будаўнічага тресту.

Прам. Плян. Камісія зацвердзіла будаўнічую праграму снуртэрству

водруг як 1-я Менская гарбарня

зробіць абсталіванье на 1926/90 р.,

2-я гарбарня—на 52307 р., завод-школя—на 3561 р., Віцебская гарбарня—на 22365 руб., Менская абутковая ф-ка—на 26320 р. і Віцебская абутковая ф-ка—на 7700 р.

Праграма дзяржаўнага будаўнічага тресту.

Прам. Плян. Камісія снуртэрству на 1925-26 будаўнічым год у суме 53403 р.

Гэтыя сродкі поўнасцю маюць быць выкарыстаны на абсталіванье цагельняй у Менску і Віцебску.

Перасялене яўрэяў.

Т-ва па земляўпрадкаўанью яўрэяў разасцала на раёны абежаікі аб падатку рэгістрацыі яўрэяў, якія жадаюць перасяліцца ў Крым і на Каўказ (Сольскі раёў).

АПАВЯШЧЭНЬІ.

— Се́ньня, 6 гадзіне ўвечара ў Доме прафсаюза—ход сход прафсаюкоў 3 кл. ся-мёдодак Менску.

Се́ньня, 19-11, а 7 гадзіне вечара ў памяшканіі 3 І школы (4-ы паверх) адбудзе-ся агульны скон сядроў склоу ў склоу Радпрос 3 мікому. Нарадак дніу:

1) Выбары народн. засыдацеляй.

2) Справаца МК.

3) Арганізацыя чычейкі Аўгахіму.

4) Багучыя справы.

## ТЭАТР-КІНО

Пятніца, 19-га лютага.

## Спектакль яўрэйскай трупы.

З пятыды, 19-га лютага, толькі 3 дні

## Нашумеўшая ў СССР грандыёзная фільма „ЧЫРВОНЫЯ ЧАРЦЯНТЫ“

у 2-х сарыях—12 часы.

Абедзве сарыі за адзін сеанс.

## АЭРО Н. Т. 54“.

Драма ў 6-пі часцях.

ШАХМАТНАЯ ГАРАЧКА.

Камедыя з ўдзелам Капабланка

## Пастановы і загады ўраду БССР.

## ПАСТАНОВА

Цэнтральная Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісараў Беларуское Савецкае Сацыялістычнае Раёспублікі

пра зацверджанне падлажнікаў аўтараў аўтарстваў або прадпрыемстваў, якія падаюцца ў іх

загады аўтарстваў або падаюцца ў іх

загады аўтарстваў а